

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

Кафедра управления недвижимостью

**МЕДВЕДЕВ
Герман Владимирович**

**АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ООО
«МОНОЛИТЛОГИСТИК»**

Дипломная работа

**Научный руководитель:
кандидат педагогических наук,
доцент Л. В. Белецкая**

Допущен к защите

«___» ____ 2015 г.

Зав. кафедрой управления недвижимостью

_____ Т. В. Борздова

кандидат технических наук, доцент

Минск, 2015

РЕФЕРАТ

Дипломная работа: 64 с., 2 рис., 35 табл., 44 источника, 1 приложение.

Ключевые слова: ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ, ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ, ПРИБЫЛЬ, ВЫРУЧКА, ЗАТРАТЫ

Объект исследования – ООО «Монолитлогистик».

Целью работы дипломной работы является раскрытие сущности рентабельности как важнейшего показателя экономического показателя деятельности предприятия, а также проведение исследования рентабельности предприятия и выявление возможностей ее увеличения.

В процессе работы раскрыто понятие рентабельности, изучена методика ее расчета, определены факторы, влияющие на повышение рентабельности. Изучены хозяйствственные показатели компании ООО «Монолитлогистик», проведен анализ технико-экономических показателей и рентабельности. Разработаны рекомендации по повышению рентабельности на примере ООО «Монолитлогистик».

Областью возможного практического применения являются рекомендации по повышению рентабельности предприятия на ООО «Монолитлогистик».

Элементом научной новизны полученных результатов является применение факторинга для увеличения рентабельности на предприятии.

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический и расчетный материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого вопроса, а все заимствованные из литературных и других источников, теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.

РЭФЕРАТ

Дыпломная праца: 64 ст., 2 мал., 35 табл., 44 крыніцы, 1 дадатак.

Ключавыя слова: АСНОЎНЫЯ ФОНДЫ, ПРЫБЫТАК, РЭНТАБЕЛЬНАСЦЬ, ВЫРУЧКА, ЗАТРАТЫ

Аб'ект даследавання - ТАА "Маналітлагістік".

Мэта працы - аналіз рэнтабельнасці на прыкладзе ТАА "Маналітлагістік" і кірункі яе павышэння.

Падчас працы раскрыта паняцце рэнтабельнасці, вывучана методыка яе разліку, вызначаны фактары, якія ўпłyваюць на павышэнне рэнтабельнасці. Вывучаны гаспадарчыя паказчыкі кампаніі ТАА "Маналітлагістік", праведзены аналіз тэхніка-эканамічных паказчыкаў і рэнтабельнасці. Распрацаваны рэкамендацыі па павышэнню рэнтабельнасці на прыкладзе ТАА "Маналітлагістік".

Вобласцю магчымага практычнага прымнення з'яўляюцца рэкамендацыі па павышэнню рэнтабельнасці прадпрыемства на ТАА "Маналітлагістік".

Элементам навуковай навізны атрыманых вынікаў з'яўляецца ўжыванне факторынгу для павелічэння рэнтабельнасці на прадпрыемстве.

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны і разліковы матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага пытання, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц, тэарэтычныя і метадалагічныя палажэнні і канцепцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.

ABSTRACT

Thesis: 64 pages, 2 fig., 35 tab., 44 sources, 1 appendix.

Keywords: FIXED ASSETS, PROFIT, PROFITABILITY, REVENUE, EXPENSES

Object of research – JSC Monolitlogistik.

The work purpose – the analysis of profitability on the example of open company «Monolitlogistik» and the directions of its increase.

In the course of work the concept of profitability is opened, the technique of its calculation is studied, the factors influencing profitability increase are defined. Economic indicators of the JSC Monolitlogistik company are studied, the analysis of technical and economic indicators and profitability is carried out. Recommendations about increase of profitability on the example of JSC Monolitlogistik are developed.

Area of possible practical application are recommendations about increase of profitability of the enterprise on JSC Monolitlogistik.

Element of scientific novelty of the received results is application of factoring for increase in profitability at the enterprise.

The author of work confirms that the analytical and settlement material given in it correctly and objectively reflects the condition of the studied question and all the borrowed from literary and other sources, theoretical and methodological provisions and concepts are followed by links to their authors.